

Прэс-рэліз



Інстытут гісторыі НАН Беларусі і Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа НАН Беларусі запрашаюць **14 красавіка ў 15:00** на прэзентацыю кнігі Наталлі Анофранка **«Дваранкі беларуска-літоўскіх губерняў у канцы XVIII – першай палове XIX ст.»**, якая выйшла ў выдавецтве «Беларуская навука».

Са зменай дзяржаўнай прыналежнасці беларуска-літоўскіх зямель у канцы XVIII ст. у выніку іх далучэння да Расійскай

імперыі пачаўся працяглы працэс інтэграцыі насельніцтва ў новае грамадскае і прававое поле. У першую чаргу ён закранаў вышэйшае саслоўе былой Рэчы Паспалітай. У айчыннай гістарычнай навуцы, пры розных падыходах і поглядах, пад увагу даследчыкаў традыцыйна трапляла мужчынская частка саслоўя. Дваранкі ж, як сціплыя «захавальніцы хатняга ачага», у меншай ступені выклікалі даследчыцкі інтарэс. Кніга Наталлі Анофранка запаўняе гэтую лакуну і падае прадстаўніц вышэйшага саслоўя нашых зямель у якасці непасрэдных удзельніц і сведак грамадскіх і палітычных падзей канца XVIII – сярэдзіны XIX ст.

Да мерапрыемства прымеркавана кніжная выстава **«Жанчыны-дваранкі беларуска-літоўскіх губерняў: прававы статус, адукацыя, грамадская актыўнасць»** (па фондах Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі), падрыхтаваная супрацоўнікамі аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў бібліятэкі. На ёй прадстаўлены дакументы XIX – пач. XX ст., сучасная гістарыяграфія.

Тэма шлюбна-сямейнай сферы ў Расійскай імперыі асветлена ў работах царкоўных і свецкіх правазнаўцаў – І. Аршанскага, С. Грыгароўскага, М. Гарчакова, М. Кулішэра, К. Пабеданосцава, С. Пахмана, М. Суворова. Беларуская гістарыяграфія прадстаўлена даследаваннямі А. Філатавай, С. Амелькі, С. Словік, Н. Гардзіенка, А. Грахоцкага, Н. Анофранка і інш. Праблеме адукацыі дваранак у беларуска-літоўскіх губернях прысвечаны манаграфія Г. Кіпрыяновіча «К истории женского образования в Западной России...» (Вільна, 1910), даследаванні польскіх вучоных Р. Врачынскага, Л. Заштаўта, беларускіх гісторыкаў Л. Ігнатавец, М. Абламейкі, А. Самусіка і інш.

Найбольш значную частку выставы складаюць распараджальная, справаздачная, заканадаўчая дакументацыя, мемуары: «Свод законов Российской империи издания 1857 года...» (СПб., 1871), «Полное собрание законов Российской империи...» (СПб, 1830–1884), «Статут Вялікага княства Літоўскага 1588...» (Мінск, 1989); Вигель Ф. «Записки...» (М., 1920), С. Шуазель-Гуфье «Исторические мемуары об императоре Александре и его дворе» (М., 1912).

Запрашаем усіх зацікаўленых у інфармацыйна-выставачны цэнтр ЦНБ НАН Беларусі: **вул. Сурганава, 15, першы паверх, п. 110**

Кантакты:

+ 375 17 284 18 39 – Наталля Анофранка, аддзел гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі

+ 375 17 284 10 12 – Аляксандр Сцефановіч, загадчык аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі